

С Ё Н Н Я У НУМАРЫ:

● ШТО ПАКАЗАЛА
СЕСІЯ ● НАРОДНЫ
КАНТРОЛЬ ● ІДЗЕ АБ-
МЕН КАМСАМОЛЬСКІХ
ДАКУМЕНТАУ ● СТА-
РОНКІ СЛАВЫ БАЯВСЯ

Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА
СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

№ 9 (1083) ● Чацвер, 13 сакавіка 1975 г. ● Цана 2 кап. ● Газета выходзіць з 1935 г.

НАДЗЁННЫЯ ЗАДАЧЫ

На пасяджэнні савета ўніверсітэта, якое адбылося на мінулым тыдні, усебакова абмеркаваны вынікі сёлёнскай зімовай экзаменацыйнай сесіі.

У пастанове, прынятай саветам, асабліва ўвага сканцэнтравана на задачах далейшага удасканалення навуковай арганізацыі вучэбнага працэсу, умярэнна павышэння ідэйна-тэарэтычнага і метадычнага узроўню навучання.

Падкрэслена неабходнасць весті паўсядзёны кантроль за ходам вучэбнага працэсу, рашуча ўзмацніць дысцыпліну працы, пастаянна патрабаваць ад выкладчыкаў глыбокай падрыхтоўкі да кожнай лекцыі, да кожнага семінарскага занятка з улікам навукова-тэхнічнага прагрэсу і задач камуністычнага будаўніцтва.

Пастанова патрабуе рэз-

ка ўзяць ролю куратара ў пытаннях паспяховаці і выхавання студэнтаў, актыўна ўдзельнічаць у метадычных камісіях, сістэматычна кантраляваць арганізацыю кафедрамі вучэбна-метадычнай работы са студэнтамі, асабліва малодшых курсаў, вярнуць адзінадушны, заочнага факультэта.

Асобна ставіцца пытанне аб распрацоўцы комплексных перспектывных планаў укаранення тэхнічных сродкаў навучання і метадыцы іх выкарыстання.

Прапанавана увесці ў практыку правядзенне праверак падрыхтаванасці да пачатку навучальнага года кожнай лабараторыі, кафедры, бібліятэкі.

Стан вучэбна-выхаваўчай работы неабходна абмеркаваць на партыйных і камсамольскіх сходах факультэтаў.



Камсамольскі антыу БДУ наведвае нядаўна мастацкую майстэрню лаўрэата Ленінскай прэміі Л. М. Левіна, аднаго з аўтараў мемарыяльнага комплексу Хатынь і гомнікі народнаму песняру Беларусі Я. Купалу.

У час сустрэчы мастак пазнаёміў моладзь са сваімі новымі работамі і паказаў плакат мемарыяльнага помніка знаку супрацоўнікам і студэнтам БДУ, загінуўшым у час Вялікай Айчыннай вайны. Гэты знак будзе ўстаноўлены на ўніверсітэцкім гарадку да свята 30-годдзя Вялікай Перамогі.

Фота Д. Прэса.

ГАЛОЎНАЯ СПРАВА—ВУЧОБА

1975-ы год для нас, камсамольцаў БДУ, як і для ўсіх камсамольцаў краіны, вельмі значым: ідзе абмен камсамольскіх дакументаў, які заклік павысіць актыўнасць моладзі, умацаваць баявы дух нашай арганізацыі, прымушыць кожнага камсамольца задумацца аб тым, як ён выконвае свае абавязкі.

У студэнцкім моладзі асноўная справа — вучоба, паглыбленне ведаў, удасканаленне сябе як будучага спецыяліста. А правярка адносін студэнтаў да вучобы з'яўляецца сесіяй.

Што ж паказала нам зімовая сесія 1974—1975 навучальнага года? Прыемна заўважыць, што паспяховасць студэнтаў павышаецца з году ў год. Нягледзячы на змены на першы погляд невялікія, але за дзесяцігоддзі доля працэнта паўстаіць усё новыя і новыя дзесяткі камсамольцаў, для якіх важнасць трымаць ведаў стала неаспрэчнай.

Гэтую сесію здалі на «выдатна» 1350 чалавек (вясн-

мінулага года — 1182), на «выдатна» і «добра» — 4357 (у мінулы год — 4296).

Але ў той жа час больш студэнтаў атрымалі незадавальняючы адзнакі. Многіх усё яшчэ задавальняюць «тройкі». 292 студэнты здалі апошняю сесію толькі на «задавальняюча».

На працягу апошніх год першыя тры месцы на паспяховасць займаюць тры факультэты: юрыдычны, гістарычны і факультэт журналістыкі.

Камсамольская арганізацыя нашага ўніверсітэта, камітэты камсамола факультэтаў вярнулі ўвагу аддаць павышэнню паспяховаці. На пасяджэннях бюро камітэта камсамола БДУ рэгулярна заслухоўваліся пытанні бягучай паспяховаці і наведвання заняткаў. Так, былі заслуханы справы вядучых факультэтаў журналістыкі, юрыдычнага, географічнага, гістарычнага факультэтаў. Вучэбна-выхаваўчая камісія пры камітэце камсамола абгульнула вопыт лепшых у метадычным

дапаможніку «Вучэбная работа у групе» і ў «Палажэнні аб вучэбна-выхаваўчай камісіі».

Асаблівай увагі заслугоўвае вопыт работы камітэта камсамола і грамадскага дэканата філалагічнага факультэта. У лістападзе мінулага года быў праведзены пленум камітэта камсамола ўніверсітэта сумесна з камітэтам камсамола філалагічнага факультэта і кафедрнай гісторыі КПСС. На гэтым пленуме адзначаны поспехі ў рабоце дэканата, партыйнай і камсамольскай арганізацыі, грамадскага дэканата, які ўзначальвае Д. Трэбухоўская, студэнтка IV курса. Але чарговая зімовая сесія ускрыла некаторыя недахопы, указала на неабходнасць не заспакойвацца на дасягнутым, а шукаць усё новыя і новыя формы павышэння эфектыўнасці работы.

І, самае галоўнае, недахопы выявіліся не толькі ў рабоце з перакурнікамі, але і ў рабоце студэнтаў IV курса, дзе атрымана найбольшая колькасць незадавальняючых

адзнак. Гэта вельмі трывожны сігнал, на які камсамольская арганізацыя філалагічнага факультэта і ў першую чаргу камсамольцы IV курса павінны звярнуць асаблівую ўвагу. Тым больш, што ў цэлым вучэбна-выхаваўчая работа камсамольскай арганізацыі філфака пастаўлена нядрэнна.

Хацелася, каб факультэты, якія займаюць апошнія месцы па выніках сесіі, вывучалі вопыт лепшых факультэтаў і па меры магчымасці ужывалі новыя формы работы. А тым факультэтам, якія знізілі сваю паспяховасць, напрыклад, географічнаму, неабходна звярнуць сабе былыя пазіцыі і працаваць з такой жа добрасумленнасцю, як і раней.

Наперадзе яшчэ многа сесій, і ўсім факультэтам патрэбна пастаянна клапаціцца аб павышэнні паспяховаці, рабіць большы упор на выхаванне сядомасці студэнтаў, іх добрасумленнасці адносін да вучобы.

У. ПУЗІКАУ,
намеснік сакратара камітэта камсамола па вучэбнай рабоце.

ПАДВЕДЗЕНЫ ВЫНІКІ

На фізічным факультэце адбылося пасяджэнне прафбюро, на якім падведзены вынікі работы ў першым семестры і зацверджан план на другі семестр. Бюро заслухала справаздачы вучэбна-вытворчай камісіі, жыллёва-бытавой і іншых.

Члены прафбюро ўказалі на недахопы ў рабоце вучэбна-вытворчай камісіі, параілі, у якім напрамку яна павінна вестыся.

Па прапанове арганізацыйна-масавай камісіі было прынята рашэнне правесці некалькі заняткаў, прысвечаных правам і абавязкам прафаргаў.

У план на другі семестр уключаны мерапрыемствы, накіраваныя на палепшэнне работы ўсіх камісіі прафбюро, актыўны ўдзел студэнтаў філфака ў падрыхтоўцы да святкавання Дня народжэння У. І. Леніна і 30-годдзя Перамогі над фашысцкай Германіяй.

КАРПУНКТ ПРАФКОМА.



Ідуць заняткі англійскай мовы ў кабінце навуковых і кантралюючых машын КІСІ-5. Вядзе іх выкладчык кафедры замежнай мовы Ірына Фролава. Фота Д. Прэса.

НАВІНЫ

Учора на географічным факультэце пачаўся з'езд Географічнага таварыства Беларусі. На павесть дна — справаздача аб рабоце таварыства, зацверджэнне статута, арганізацыйны пытанні. На праблемах і задачах беларускіх географічных таварыстваў у ахове біясферы выступіў акадэмік К. Т. Лукашоў.

Для студэнтаў малодшых курсаў фізічнага факультэта лекцыю «Кібернетыка і машыны інтэлект» прычытаў кандыдат тэхнічных навук А. М. Аранскі.

Прагна, з неярпывасцю чакаюць студэнты журфака кожны новы нумар літаратурнага дадатка да насенгазеты «Журналіст». У ім — проза і паэзія, яркія выразныя ілюстрацыі да твораў. Склаўся пастаянны аўтарскі актыв — В. Задая, В. Рошчын, М. Шалеуха, Н. Пятроўская і многія іншыя.

Абнавіла свае кніжныя выстаўкі бібліятэка. У юрыдычным корпусе, напрыклад, на маляўнічым стэндзе «Жанчыны свету» побач з кнігамі пра слаўных балыўнічак, герань Вялікай Айчыннай вайны і нашых сучасніц прадстаўлены брашуры аб асновах саветаў заканадаўства, аб правах і правах саветкіх жанчын.

ЗАЦВЕРДЖАНЫ

У ВУЧОНЫМ ЗВАННІ ПРАФЕСАРА:

Александровіч Сцяпан Хусейнавіч (кафедра беларускай літаратуры).

Вечар Алім Аляксандравіч, загадчык кафедры фізічнай хіміі.

Канстанцінаў Аугуст Уладзіміравіч, загадчык кафедры дарвінізму і генетыкі.

Васін Уладзімір Паўлавіч (кафедра палітэканоміі гуманітарных факультэтаў).

ДАЦЭНТА:

Беразовін Мікалай Аляксандравіч (кафедра педагогікі і псіхалогіі).

Дзісько Нарцыз Аламавіч (кафедра біяхіміі).

Калініна Галіна Аляксееўна (кафедра гісторыі КПСС прыродазнаўчых факультэтаў).

Калеснікова Тамара Карпаўна (кафедра гісторыі КПСС гуманітарных факультэтаў).

Круглоў Анатоль Агапеевіч (кафедра гісторыі філасофіі і логікі).

Ключнікау Аляксандр Сяргеевіч (кафедра радыёфізікі і электронікі ЗВЧ).

Краўчанка Іван Цімафеевіч (кафедра радыёфізікі і электронікі ЗВЧ).

Лаўруковіч Уладзімір Іванавіч (кафедра радыёфізікі і электронікі ЗВЧ).

Марціновіч Галіна Еудакімаўна (кафедра гісторыі КПСС прыродазнаўчых факультэтаў).

Мухін Фёдар Фёдаравіч (кафедра гісторыі КПСС прыродазнаўчых факультэтаў).

Навумовіч Адольф Фёдаравіч (кафедра вышэйшай матэматыкі).

Русаква Алена Міхайлаўна (кафедра гісторыі КПСС прыродазнаўчых факультэтаў).

Сакалоў Іван Аляксандравіч (кафедра матэматычнага аналізу).

Сцяпанка Міхаіл Фёдаравіч (кафедра дзяржавы і права).

Паўлаў Ігар Аляксандравіч (кафедра вышэйшай алгебры).

Чубакоў Сяргей Несцеравіч (кафедра рускай класічнай літаратуры).

Шылава Людміла Фёдаравна (кафедра тэорыі і практыкі радыёвяшчання і тэлебачання).

У ВУЧОНЫХ СТУПЕНЯХ:

Доктара хімічных навук: Свірыдаў Валдзім Васільевіч, загадчык кафедры неарганічнай хіміі.

Кандыдата філалагічных навук:

Навумовіч Уладзімір Аляксандравіч (кафедра беларускай літаратуры).

Пальцаў Генадзь Васільевіч (кафедра агульнага мовазнаўства).

Няверова Наталля Веніямінаўна (кафедра рускай мовы).

Карпаў Уладзімір Аляксандравіч (кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства).



НА ЗДЫМКУ: Маргарыта Дорахава, выдатніца, член штаба КП; Аліна Тоусцін, намсорг III курса; Валянціна Канавацьчык, член камсамольскага бюро аддзялення; Дзіана Смагіна, дэкан грамадскіх падрыхтоўчых курсаў; Ніна Давыдзенка, намсорг групы; Анатоль Захарэвіч, аднасны за вучэбную і навуковую работу IV курса; Аляксандр Хамякоў, выдатнік, ветэран СБА. Ім першым уручаны новыя камсамольскія білеты.

Фота В. Драчова.

ОРДЭНЫ НА ТВАІМ КАМСАМОЛЬСКІМ БІЛЕЦЕ

Сямі лепшым студэнтам аддзялення палітэканоміі, першым з усіх камсамольцаў універсітэта, уручаны новыя камсамольскія білеты.

Два колеры-смывалы былі ў гэтай кніжачцы, якую захоўвае кожны камсамалец ля самага сэрца, — стальны і чырвоны. А з таго часу, калі камсамолу было прысвоена імя Леніна, на вокладцы камсамольскага білета назаўсёды застаўся профіль вялікага правадзяра.

Гэта — напамінак кожнаму, хто сёння трымае ў руках камсамольскі білет: ты — бачы гварды маладых ленинцаў, і таму кожны крок свой, кожную справу павінен зварыць з яго, Ільча, запаветамі.

У гісторыі нашай краіны няма такой падзеі, такога здзяйснення, якое не было б звязана з моладдзю, камсамолам. Абарона маладой

Краіны Саветаў ад інтэрвентыў, будоўлі першых пяцігодкаў, Днепрабуд і Кузбас, арганізацыя калгасаў, барацьба за авалоданне новай тэхнікі, перамогі ў Вяльай Алічыннай вайне і аднаўленне пасля вайны разбуранай народнай гаспадаркі, асваенне цалінных зямель, пакарэнне космасу, барацьба за мір, сучасныя будоўлі, БАМ...

Гэта вёхі шляху, па якому ідзе Ленінскі камсамол. І адбіткі гэтага шляху, цяжкага і пераможнага шляху увабраў у себе наш сённяшні новы камсамольскі білет — нашчадак першых, самаробных членскіх кніжачак, нашчадак білетаў, што уручаліся усім 130 мільёнам чалавек, якія прайшлі школу камсамола. Тых білетаў, з якімі ішлі і на працу, і на бой, якія зараз захоўваюцца ў музеях, прабываюць у асколкамі, якія ляжаць пад шклом у музеях побач з медалямі, што уручаліся былым камсамольцам за іх працоўныя перамогі.

Адкрыў сваю чырвоную кніжачку з профілем Ільча. На развороце справа — шэсьць ордэнаў, шэсьць ўзнагарод Саюза моладзі, да якога належыш і ты.

Так адзначаны слаўныя справы моладзі. Гэта ўзнагароды, атрыманія папярэднімі пакаленнямі камсамольцаў, тых, каму было ад 14 да 28 год у 1928 і 1931, 1945 і 1948, 1957 і, нарэшце, у 1968 гадах.

І кожны дзень тваёй сённяшняй працы, кожная выкананая тваёй работа ўлічваецца ў будзённыя і велічныя справы камсамола, становіцца працягам слаўных традыцый.

Аб гэтых традыцыях, аб значымых шляхах ардэнаноснага камсамола, аб яго справах, адзначаных ўзнагародамі Радзімы, мы і раскажам у наступных нумарах газеты пад новай рубрыкай «Шэсьць ордэнаў на тваім камсамольскім білеце».

НАПЯРЭДАДНІ СПРАВАЗДАЧ

Праішоў ужо год пасля справаздач і выбару груп і пастоў народнага кантролю ва ўніверсітэце. Як народныя кантралёры выконваюць наказы, як рэалізуюць крытычныя заўвагі і прапановы, выказаныя ім на справаздачна-выбарных сходах, якімі пытаннямі займаюцца цяпер? Ведць пра гэта важна калектывам, якія выбралі народных кантралёраў, каб надалей павышыць актыўнасць дзорных народа, мабілізаваць намагаюцца кожнага факультэта, кожнага падраздзялення ўніверсітэта на ажыццяўленне дзорных планаў і сацыялістычных абавязальстваў.

У многіх рэспубліках і абласцях краіны зараз праходзяць сходы калектываў працоўных, на якіх абмяркоўваюцца справаздачы і паведамленні груп і пастоў народнага кантролю аб

раоце, якую яны праводзяць, дадаткова вызначаюцца задачы ў святле Звароту ЦК КПСС да партыі, да савецкага народа.

Нядаўна адбылася нарада народнага кантралёраў Кастрычніцкага раёна горада Мінска. На ёй быў заслуханы і абмеркаваны даклад першага сакратара раённага камітэта партыі І. Г. Дабрадольнага «Аб задачах раённага камітэта народнага кантролю, груп і пастоў народнага кантролю ў святле пастановаў снежаньскага (1974 г.) Пленума ЦК КПСС і Звароту ЦК КПСС да партыі, да савецкага народа».

Нарада прыняла пастанову аб правядзенні ў сакавіку — красавіку 1975 года справаздач груп і пастоў народнага кантролю на прадпрыемствах, ва ўстановах і арганізацыях раёна.

У адпаведнасці з гэтым ра-

шэннем ва ўніверсітэце ў сакавіку — красавіку неабходна заслухаць справаздачы груп і пастоў народнага кантролю факультэтаў, адміністрацыйна-гаспадарчай часткі, інстытута павышэння кваліфікацыі, інстытута прыкладных фізічных праблем, вылічальнага цэнтру, ваенна-кафедры, вучэбнай даследчай гаспадаркі «Шчымысліш».

На сходах неабходна паведаць вынікі работы груп і пастоў народнага кантролю, на аснове крытычнага аналізу вызначыць новыя задачы, якія будуць рашаць народныя кантралёры. Важна, каб гэтыя справаздачы не аказаліся пустой фармальнасцю, а таму сходы патрэбна добра падрыхтаваць.

Як паказвае вопыт, настроі актыўнасці задае сходу перш за ўсё дакладчык. Таму народныя кантралёры павінны пакла-

пацца пра тое, каб даклады і паведамленні аб рабоце груп і пастоў поўна і усебакова асвятлялі накоплены вопыт, з усёй вастрыней і прычыповасцю ускрываўлі недахопы як у рабоце саміх кантралёраў, так і калектываў, перад якім кантралёры трымаюць справаздачу.

Падрыхтаваныя даклады спаткаюцца патрэбна абмеркаваць на пасяджэннях груп і пастоў народнага кантролю, а затым на пасяджэннях партыйных бюро.

З дакладам ці паведамленнем аб рабоце групы, паста народнага кантролю выступаюць старшыня, яго намеснік, члены групы ці паста на спецыяльна скліканых сходах калектываў або ў час партыйных, камсамольскіх, прафсаюзных сходаў, пасяджэнняў саветаў факультэтаў, пасяджэнняў кафедр. Важна забяспечыць масавы ўдзел членаў калектываў у абмеркаванні работы народнага кантра-



лёра. Прадстаўнікі адміністрацыі, кіраўнікі партыйных, камсамольскіх і прафсаюзных арганізацый павінны выказаць свае думкі, свае прапановы.

Арганізуючы справаздачныя сходы, важна памятаць пра іх галоўную мэту — павысіць актыўнасць, баявісць дзорных, яшчэ больш прыцягнуць працоўных да справы народнага кантролю, мабілізаваць іх сілы на паспяховае ажыццяўленне складаных і адказных задач, якія ставяць перад калектывам універсітэта ў завяршальным годзе дзеятаяй пяцігодкі.

Я. ТАГУНОЎ, намеснік сакратара парткома, старшыня ўніверсітэцкай групы народнага кантролю.

АДКАЗНЫ АБАВЯЗАК

прапановы народных кантралёраў выносяцца для абмеркавання на савет факультэта.

Група падтрымлівае дзелавую сувязь з дэканатам: кантралюе састаўленне раскладу, наведванне выкладчыкамі інтэрната. Аднак недастаткова плённа ГНК супрацоўнічае з прафсаюзнай арганізацыяй, з камітэтам камсамола. Патрэбна больш увагі удзяляць «Камсамольскаму праектару», праводзіць з яго членамі метадычныя нарады, часцей рабіць рэйды ў студэнцкія інтэрнаты.

Сур'ёзны недахоп — поўная адсутнасць галаснасці: пастановы, якія прымаюцца на выніках праверкі, зусім не даводзіцца да ведама калектыву факультэта. Стэнд групы народнага кантролю патрабуе належнага

афармлення, бо зараз стэнд не мае назвы, паверхня яго пакрыта плямамі засохлага клею, няма скрынкі для заметак. Часам гэты стэнд поўнасьцю закрываецца матэрыяламі, якія не маюць ніякага дачынення да работы ГНК.

Нельга не адзначыць слабы кантроль з боку ГНК юрфака за выкананнем метадычнай і навукова-даследчай работы прафесарска-выкладчыцкім саставам, а таксама за працоўнай дысцыплінай абслугоўваючага персаналу.

У цэлым вынікі праверкі паказалі, што ГНК юрфака мае магчымасці, каб паспяхова рашала пастаўленыя задачы.

Значна горш абстаць справа на матэматычным факультэце. У склад групы народнага

кантролю тут уваходзяць усяго тры выкладчыкі і 10 студэнтаў (старшыня дацэнт І. А. Сакалоў), г. зн. па сваёму складу група непрацаздольная. І гэта не магло не адбіцца на выніках работы.

У першым паўгоддзі 1974 года была праведзена праверка выканання «Палажэння аб курсавых экзаменах і заліках у ВНУ СССР», разгледжана пытанне аб правільнасці назначэння стыпендыяў студэнтам, аб рабоце буфета ў інтэрнаце. У другім паўгоддзі не было праведзена ніводнага пасяджэння, група фактычна не працавала. Зусім адсутнічае галаснасць: няма стэнда, члены групы ні разу не выступалі на старонках факультэцкай насенгазеты і ўніверсітэцкай шматтыражкі.

Партыйнае бюро матэматычнага факультэта абмеркавала работу ГНК і звярнула сур'ёзную увагу на недапушчальнае становішча, якое склалася ў ра-

бце факультэцкай групы народнага кантролю. Будзем спадзявацца, што гэта мера падзейнічае станоўча.

Народныя кантралёры БДУ выконваюць вельмі адказную і важную работу, і аб гэтым нельга забываць.

А. АКИНЧЫК, намеснік старшыні ГНК БДУ.

ПАДЗЯКА ЗА ПРАЦУ

Камітэт народнага кантролю Кастрычніцкага раёна аб'явіў падзяку кіраўніку сектара вучэбнай работы групы народнага кантролю БДУ дацэнту фізфака Л. Р. Кір'яду за актыўны ўдзел у здыскненні народнага кантролю.




Ідзе спецпрактыкум па заалогіі беспазваночных у студэнтаў 1 групы IV курса біялагічнага факультэта.

Фота С. Дзеянкова.



МІНСК — ГОРАД-ГЕРОЙ



Раздзел «Старонкі славы баявой» выдзе в. а. дацэнта кафедры гісторыі СССР гістарычнага факультэта Я. А. Міхайлоўска.

(Працяг. Пачатак у №№ 32, 35 за 1974 г. і ў №№ 3, 5 за 1975 г.).

Вялікае месца ў барацьбе мінскіх патрыётаў займала арганізацыя і разгортванне дыверсійна-падрыўнай дзейнасці супраць гітлераўскіх захопнікаў.

«Іх бржы працы з'яўлялася аб'ява, што ў нямецкую зброювую майстэрню патрабуюцца рабочыя. Падполле накіравала туды людзей, якія ўмелі не толькі рамантаваць, але і выносіць зброю з майстэрні.

Сваімі баявымі справамі асабліва вызначаліся чыгуначнікі мінскага вузла. Большасць рабочых ухлялася ад працы, а тыя, хто прыходзіў, стараліся рабіць як можна менш і недабра- якасна. Такая работа пры-

ДА 30-ГОДДЗЯ ВЯЛІКАЙ ПЕРАМОГІ
СТАРОНКІ СААВЫ БАЯВОЙ

годзіла да таго, што паравозы, якія выходзілі з дэпо, спыняліся на перагонах, ствараючы проокі і затрымліваючы рух варажых паяздоў да фронту. Ужо ў першыя месяцы варажэй акупацыі на вузле па ініцыяты-

вачко, П. Шахрай, Н. Шклярэцкі, С. Гарыца, машыністы І. Івашчык, А. Астроўскі, А. Балашоў, К. Паўлечка і іншыя.

Машыніст Ю. Крыжавец накіраваў паравоз, які стаў пад парамі, у бок паварот-

рана пад кіраваннем Матусевіча і Аучынінківа. Паравоз пасля рамонту на заводзе хутка зноў выходзілі са строю. Асабліва смела дзейнічалі камсамольцы завода, якіх узначальваў сакратар Валодзя Адзін.

рава, В. Ф. Рубец дастаўлялі для падпольшчыкаў медыкаменты. Яны вылечылі, а затым арганізавалі пабег з бальніцы многіх савецкіх афіцэраў. А калі фашысты напалі на іх след, большая частка патрыётаў лайшла


Вольга Фёдаруна Шчарбаўзвіч — сакратар партарганізацыі інфекцыйнай бальніцы — перавезла групу камандзіраў Чырвонай Арміі да сябе на кватэру. Прыносла бінты, медыкаменты і сама лячыла параненых. За гэта фашысты павесілі яе разам з сынам.

Шчарбаўзвіч і Казлова амаль кожны вечар праводзілі раненых і хворых воінаў да знаёмых, а потым пераапрачалі ў цывільнае адзенне, забяспечвалі дакументамі і пропускамі і адвозілі ў лес. Доўгі час было невядома, хто быў правадніком, хто ведаў дарогу да партызан, і толькі ў 1967 годзе мінскія кінадакументалісты пасля доўгіх пошукаў раскрылі гэтую тайну.

Адно трагічнае фота апублікавана ў многіх выданнях. Яно трапіла нават у вядомы фільм Міхаіла Рома «Звычайны фашызм». На гэтым фота — пакаранне трох патрыётаў у Мінску 26 кастрычніка 1941 года. У цэнтры вісіць маладая дзяўчына ў светлым сьвітэры. Злева ад яе сярэдніх год мужчына ў футравай целавушцы, а справа — падлетак. Фашысцкі кат занявае на яго шы пялю... Хто ж гэтыя патрыёты? Мужчына ў целавушцы, аказваецца, адзін з кіраўнікоў падпольнай групы Мінскага вагонрамоннага завода імя Мяснікова Кірыл Іванавіч Трусаў. А падлетак — Уладзімір Шчарбаўзвіч, сын Вольгі Фёдаруны Шчарбаўзвіч.

(Працяг будзе).

НА ЗДЫМКАХ: у музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.



ве камуністаў ствараюцца невялікія дыверсійна-падрыўныя групы. Былі сакратар падпольнай партыйнай арганізацыі мінскага чыгуначнага вузла Фёдар Спірыдонавіч Кузняцоў уславінае: «Галоўную увагу мы звярнулі на вывад са строю паравых катлоў і экіпажу паравозаў. У выкананні гэтых дыверсій асабліва вызначыліся рабочыя К. Дзе-

нага круга, які знаходзіўся ў перабочым стаішчыцы. Паравоз зваліўся ў катлаван.

У вышкі дыверсій і дэпа фашысты арганізавалі рамонт паравозаў на вагонрамонным заводзе імя Мяснікова. У сувязі з гэтым на адным з пасаджэнняў бюро партарганізацыі вузла было прынята рашэнне аб стварэнні партарганізацыі на заводзе. Яна была ство-

Мінскія падпольшчыкі праводзілі дыверсіі і на іншых варажых аб'ектах, рабілі узрывы і падпалы на прадпрыемствах, знішчалі гітлераўцаў і іх памагатых.

Вялікі ўклад у справу барацьбы супраць гітлераўскіх акупантаў унеслі медыцынскія работнікі. Медыцынскія сёстры трыці клінічнай бальніцы А. І. Свірыдовіч, А. В. Спрына, Н. І. Мака-

да партызан і там працягвалі барацьбу.

Медыстра інфекцыйнай бальніцы Л. Н. Казлова, рызкуючы жыццём, лячыла хворых. У яе знайшліся памочнікі, арганізавалася падпольная група. Яны лячылі нашых ваеннапалонных і адпраўлялі ў партызанскія атрады. Казлову арыштавалі і пасля зверскіх катаванняў забілі.

РЫСЫ КАЛЕКТЫВУ

Ад чаго залежыць паспяховаць студэнта?

Фактару, стымулюючых старання адносіны да вучобы, многа. Гэта і асабістае імкненне да заняткаў, і грамадская работа, і тое, што побач людзі высока- ідэйныя, старанія, гэта і уздзеянне камсамольскага актыву, куратара групы, застаецца ў сіле і матэрыяльны стымул — стыпендыя.

...Уявіце: з 29 чалавек групы 27 — грамадскія актывісты. Па выніках зімовай сесіі ў групе 10 выдатнікаў і усяго адна тройка.

Гутарка ідзе пра V групу другога курса юрыдычнага факультэта. Тут работы, мабыць, па-сапраўднаму узялі-

ся за вучобу і правільна зразумелі сэнс студэнцкага жыцця. Мяркуюць самі. Леся Калбаскіна не толькі вядзе камсамольскую работу, з'яўляецца членам добраахвотнай народнай дружыны, ён і актыўны удзельнік усіх харававых выступленняў курса і факультэта. Актыўная удзельніца мастацкай самадзейнасці і Галя Зайцава.

Цікава і сур'ёзна кожны чацвер праводзіць палітінфармацыя Мікалай Германчук. Захапляюцца работы і спортам. Павел Майдан — выдатны лыжнік. Яго нярэдка можна бачыць сярод пераможцаў на лыжных трасах. Першае месца па ўніверсітэту па барацьбе самба ў адной з лёгкіх ва-

гавых катэгорый мае Мікалай Чайкоў.

Студэнты адчуваюць сябе ў калектыве, як у добрай сям'і.

Вось што гаворыць камсорг групы Сяргей Гусакоў:


— Жыццё студэнтаў — гэта складаны механізм, але калі кожны зойме ў ім сваё месца, ён будзе працаваць зладжана, і усё стане многа прасцей.

Паходы ў кіно і тэатры, паездкі ў Хатынь, цікавыя дыскусіі яшчэ больш умацавалі дружбу студэнтаў.

І не дзіўна, што выкладчыкі, куратар групы Васіль Сцяпанавіч Швянцоў задаволены студэнтамі.

Універсітэт па праву можа ганарыцца такім калектывам.

В. БОРСУК.



Амаль кожны студэнт юрфака ведае імя Анатоля Жука. Ён актывіст, выдатнік вучобы, член рэдакцыйнай калегіі насценнага «Савецкі юрыст», спартыўнага савета факультэта, удзельнічае ў СНТ, з'яўляецца нязвычайным супрацоўнікам мляціні.

Вылучаецца камсамольц і прынцыповаасцю, павагай да таварышаў.

Фота С. Дзеянкова.

Пасланцы Масквы, Ленінграда, усіх саюзных рэспублік, празанкі, паэты, драматургі, літаратуразнаўцы, многія з якіх змагаліся з гітлераўскімі захопнікамі на беларускай зямлі, выступілі на пасаджэннях, расказалі аб сваёй творчасці, абмеркавалі песпелі і задачы, якія стаяць перад савецкай літаратурай і мастацкім адлюстраванні бессяротнага падзвігу савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, у выхаванні моладзі на баявыя традыцыі. Трыццацігоддзе Вялікай Перамогі былі прысвечаны іх сустрэчы з жыхарамі беларускай сталіцы, працоўнымі Брэскай, Магілёўскай, Віцебскай і Мінскай абласцей. З сакавіка такая сустрэча адбылася і ў нашым універсітэце.

У госці да студэнтаў і выкладчыкаў прыйшлі сакратар Саюза пісьменнікаў СССР Міхаіл Луконін, народны паэт Беларусі Пімен Панчанка, галоўны рэдактар часопіса «Наш сучаснік» Сяргей Вікулаў, паэт Геннадзь Бураўкін, пісьменнік

ВЕЧНЫ АГОЊ ПАМЯЦІ

Барыс Васільеў і літаратуразнаўца Анатоль Абрамаў.

Сакратар парткома БДУ Т. Я. Дударова папрасіла Міхаіла Луконіна быць вядучым сустрэчы.

Прафесар Варонежскага ўніверсітэта Анатоль Абрамаў пачаў сваё выступленне фарматы, музы маўчаць. Наперекор гэтай, злавалася б, неабвержнай ісціне, заявіў ён, савецкая літаратура ў гады вайны не толькі не маучала, не толькі развівалася, але і дасягнула новых эстэтычных вышынь. У гэтым вызначыліся дзесяткі выдатных паэтаў і пісьменнікаў, якія і словам і зброяй грамілі ворага, унеслі велізарны ўклад у агульную перамогу. «Мы стварылі вялікую паэзію», — з гордасцю гаварыла пасля вайны Вольга Бергольц, якая пераісна блакаду разам з ленинградцамі. Сапраўды, вершы і паэмы

Твардоўскага, Сіманова, Суркова, Ісакоўскага, Пракоф'ева ўвайшлі ў залаты фонд савецкай літаратуры. Але з такім жа правам мы можам сказаць, што ў гады вайны новы скачок, менавіта скачок наперад зрабіла і савецкая проза, драматургія, прычым ва усіх рэспубліках, на розных мовах. Воўпыт літаратуры пераходзіў вайны, багаты і цікавы, заласлужоўвае больш уважлівага даследавання.

Мне прыемна, сказаў у заключэнне госьць з Варонежа, сустрэцца са сваімі беларускімі калегамі-літаратуразнаўцамі, выступаць ва ўніверсітэце — старэйшай ВНУ герайчнага беларускага народа.

Пачатак вясны ў нашай рэспубліцы азнаменавана важнай падзеяй — тут адкрылася Усесаюзная творчая нарада пісьменнікаў і крытыкаў, прысвечаная тэме «Бессмяротны подзвіг народа ў Вялікай Айчыннай вайне і савецкая літаратура».

Апладысментамі сустрэлі студэнты свайго любімага паэта Геннадзя Бураўкіна, выпускніка БДУ. У прачытаных ім вершах «Памяці Пабла Неруды» і іншых прагучала тэма трыгогі за лёс людзей у нашы дні. Паэт гаворыць, што вайна для чалавечтва яшчэ не скончылася, баяць старыя раны, кровавоць свежыя. Аб гэтым нельга маўчаць. Савецкая літаратура, расказваючы аб мінулай вайне, змагаюцца за сягонняшні міры дзень.

Бліскучым пацвярджэннем гэтай думкі былі прыклады, якія прывёў у сваім выступленні лаўрэат Дзяржаўнай прэміі РСФСР С. Вікулаў.

Ён паведаміў, што ў партфелі рэдакцыі часопіса «Наш сучаснік» — новы раман Ю. Бондарова «Бераг», твор С. Залыгіна, незакончаная аповець В. Шукшына. А закончыў ён сваё выступленне чытаннем вершаў, прысвечаных равеннікам вайны («30 год шшыні»).

Як пра сваю асабістую радасць і боль гаварыў пра сустрэчу з Беларуссю Барыс Васільеў, аўтар апавесці «А світанні тут ціхія...» Другая яго аповець «У спісах не значыцца», надрукаваная ў мінулым годзе ў «Юнацтве», прысвечана героям Брэскай крэпасці. З хваляваннем слухалі ўсе яго публіцыстычныя расказы пра вайну.

На сустрэчы са сваімі вершамі аб вайне выступілі П. Панчанка і іншыя паэты.

У заключэнне выступіў Міхаіл Луконін. Яго расказ быў прысвечан у асноўным тэме «Савецкі пісьменнік за

рубязом», вядома, у плане нарады літаратараў.

—Мы, савецкія пісьменнікі і паэты, — гаварыў ён, — самыя шчаслівыя на зямлі. У нас шматмільённая аўдыторыя чытачоў, мы пішам пра народ і для народа. За рубязом нам многія зайздросцяць, за рубязом нас многія і чытаюць.

Прыемна было слухаць вершы сучасных савецкіх аўтараў у выкананні японскіх юнакоў і дзяўчат у час нашай паездкі ў Японію. Ім былі зразумелыя і блізкія вобразы і ідэі нашай паэзіі.

Пераспяная жартамі прамова вядомага паэта перарывалася апладысментамі. Спадабаліся і яго асабістыя вершы. «Любіце паэзію, сябруйце з ёю», — гэтым заклікам да студэнтаў закончыў ён сваё выступленне.

Слухачы, стаячы, доўгімі апладысментамі праводзілі удзельніку Усесаюзнай нарады пісьменнікаў і крытыкаў, тых, хто падтрымлівае вечны агонь памяці аб бессяротным падзвігу народа.

В. ІОСЬКА.

АБ'ЯЎЛЕН КОНКУРС

З мэтай шырокага прыцягнення прафесарска-выкладчыскага і вучэбна-дапаможнага саставу ніжэйператэхнічных работнікаў, рабочых і служачых універсітэта да распрацоўкі і правядзення мерапрыемстваў па павышэнню культуры вытворчасці і аздараўленню умоў працы рэктарат і мясцовы камітэт аб'явілі конкурс па культуры вытворчасці і ахове працы на 1975 год.

Асноўнымі паказчыкамі пры ацэнцы культуры вытворчасці і аховы працы з'яўляюцца:

— укараненне новай тэхнікі і тэхналогіі, значна палепшаючых умовы працы, механізацыі і аўтаматызацыі вытворчых працэсаў, герметызацыі абсталявання, дасканалых сістэм блакіроўкі і аварыі небяспечных вузлаў машын і механізмаў;

— выкананне мерапрыемстваў, уключаных у нагадненне па ахове працы, а таксама распрацоўка мерапрыемстваў і прапанову на будучае;

— рацыяналізатарскія арганізацыя рабочых месцаў, якая забяспечвае высокапрадукцыйнасць, здаровы і бяспечны ўмовы працы;

— забяспячэнне нармальнага стану паветранага асяроддзя і асвятлення, наяўнасць санітарна-бытавых памяшканняў, падтрыманне рабочых месцаў, карпусоў, памяшканняў лабараторый, кафедр і г. д. у адпаведнасці з правіламі тэхнічнай бяспекі і санітарнымі нормама;

— укараненне тэхнічнай эстэтыкі, выкананне рэканструкцый на рацыяналізатарскія каляровыя афарбоўкі зямельных памяшканняў і абсталявання;

— утрыманне і эксплуатацыя аб'ектаў павышанай бяспекі у адпаведнасці з патрабаваннямі правіл тэхнічнай бяспекі;

— здыскенне мерапрыемстваў па змяншэнню вытворчага шуму і вібрацыі да ўзроўню ніжэй дапушчальных норм;

— забяспячэнне супрацоўнікаў і студэнтаў спецадзеннем, спецабуткам, ахоўнымі сродкамі у адпаведнасці з галіновымі нормама;

— палепшэнне масавай фізкультурнай работы і грамадскага харчавання супрацоўнікаў і студэнтаў;

— палепшэнне ўзроўню вытворчага траўматызму, адсутнасць выпадкаў траўматызму з вынікам інваліднасці;

— палепшэнне навучання і нагляднай агітацыі па пытаннях бяспекі працы; арганізацыя куткоў па тэхнічнай бяспекі.

Для правядзення агульна-універсітэцкага агляду па культуры вытворчасці і ахове працы і падвядзення яго вынікаў створана агульна-універсітэцкая камісія ў саставе:

старшыня камісіі — старшыня мясцовага І. Г. Родзін, намеснік старшыня камісіі — прарэктар па вучэбнай рабоце А. Я. Малышаў.

А. В. Чалей — начальнік НДА;

С. А. Ерамею — прарэктар па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце;

І. А. Ляшчын — начальнік аддзела аховы працы;

І. В. Галаваты — начальнік службы РБ;

Г. Л. Шукін — старшыня камісіі аховы працы МК;

А. М. Жылінскі — старшыня прафкома БДУ.

М. І. Цырульнікава — загадчыца паліклінічнага аддзялення.

Калектывы факультэтаў, кафедр, навукова-даследчых лабараторыяў, аддзелаў адміністрацыйна-гаспадарчай часткі і іншых падраздзяленняў універсітэта, якія дабіліся лепшых паказчыкаў па выніках конкурсу, узята ўдзячнасцю.

а) факультэт, які заняў першае месца сярод прыродна-навуковых факультэтаў, — Ганаровай граматай з прысваеннем звання «Факультэт высокай культуры вытворчасці і аховы працы па выніках конкурсу 1975 года»;

б) факультэт, які заняў першае месца сярод гуманітарных факультэтаў, — Ганаровай граматай з прысваеннем звання «Факультэт высокай культуры вытворчасці і аховы працы па выніках конкурсу 1975 года»;

в) кафедра, заняўшы першае месца сярод факультэтаў, — Ганаровай граматай з прысваеннем звання «Кафедра высокай культуры вытворчасці і аховы працы па выніках конкурсу 1975 года»;

г) агульна-універсітэцкая кафедра, заняўшы першае месца, — Ганаровай граматай універсітэта з прысваеннем звання «Кафедра высокай культуры вытворчасці і аховы працы па выніках конкурсу 1975 года»;

д) аддзел адміністрацыйна-гаспадарчай часткі, навукова-даследчай лабараторыі і іншых падраздзяленняў універсітэта, які дабіліся лепшых паказчыкаў, — Ганаровай граматай універсітэта.

Асобы, прыняўшыя найбольш актыўны ўдзел у арганізацыі і правядзенні грамадскага агляду па культуры вытворчасці і ахове працы, узята ўдзячнасцю ганаровымі граматамі універсітэта.

Камісія па арганізацыі і правядзенню конкурсу павінны павесці вынікі ў снежні 1975 года, адзначаючы іх на вытворчых нарадах.

Даведні неабходна прадставіць у мясцым да 20 снежня 1975 года.



Многія студэнты філасофскага аддзялення гістарычнага факультэта удзельнічаюць у правядзенні сацыялагічных даследаванняў, якімі займаецца сэнтар прыкладнай сацыялогіі пры кафедрэ марксісцка-ленінскай філасофіі гуманітарных факультэтаў.

На здымку: студэнтка ІІІ курса Людміла Шульга праводзіць анкетнае апытанне Г. М. Захароўскага, тонара чацвёртага механізаванага цэха станкабудавальнага завода імя Кірава.

СЮРПРЫЗЫ НАДВОР'Я

Прырода надзвычай шчодрая на сюрпрызы і загадкі. І таму мы не вельмі здзіўляемся капрызмам надвор'я. Але і сярод іх сустракаюцца свеасаблівыя, часам вельмі цікавыя рэкорды.

Лабаранты кафедры фізічнай геаграфіі СССР Г. Лукшкіна, Н. Канановіч, Г. Харанічова падрыхтавалі стэнд, які так і называецца: «50 рэкордаў надвор'я».

На вялікай карце свету адзначаны пункты гэтых рэкордаў. Вы можаце даведацца, напрыклад, што найвышэйшая тэмпература ў Еўропе — плюс 50 градусаў па Цэльсію — бывае ў Севільі (Іспанія); што 14 год запар без дажджу абыходзілася мясціна Ініке ў Чылі, там жа, у Чылі, толькі ў Валя-Феліксе ў сярэднім за год бывае 325 дажджлівых дзён;

што найменшая ў сярэднім розніца паміж максімальнай і мінімальнай тэмпературамі — 101,7 градуса — назіраецца ў Верхняй частцы (СССР); што самая цёплая паверхня мора — 35,6 градуса — бывае ў Персідскім заліве, а самая нізкая тэмпература — 88,3 градуса — зафіксавана на станцыі «Усход» у Антарктыдзе.

Расказвае картастэнд і аб многіх іншых цікавых з'явах.

Т. АЛЯКСАНДРАВА.



НА ЗДЫМКУ: «Крыжачок» на сцэне Кіеўскага універсітэта.

ДЗВЕ ГАДЗІНЫ АПЛАДЫСМЕНТАЎ

— Няжю і тут яшчэ зіма, ды маейшая, чым у нас?

Сапраўды, убачыць такое надвор'е ў Кіеве не чакалі. Але тут жа ля будынка аэрапарта адбылася цёплая сустрэча са студэнтамі Кіеўскага універсітэта, загалі пэсні беларускіх, украінскіх.

У госці да сяброў прыехаў народны ансамбль таца БДУ «Крыжачок». Прыехаў, як кажучы, у іншых паглядзець, сябе паказаць.

Ранкам у суботу экскурсію аўтобус вазіў мінчан да помніка Невядомаму салдату і палаца Растрэлі, Сафійскага сабора і новых прыгожых мікраараёнаў на беразе славаці Дняпра. На вачах ажывала гісторыя

нашай дзяржавы, тое, аб чым некалі чыталі ў школьных падручніках. І адначасова спраўджваліся казкі — дамы на намыўным грунце, сучасныя цудоўныя палацы ў зяніш шкла...

А вечарам ва універсітэце адбыўся канцэрт. «Крыжачок», «Барыня» і іншыя танны «шлі» — можна сказаць, не пакрываючы душой, — на «сіс». Работы ледзь паспявалі змяняць касцюмы. Амаль усе нумары прыходзіліся паўтараць — апладысменты кіеўскіх сяброў зноў і зноў вярталі танцоўраў на сцэну. Хуткі украінскі «Гапак», вясялыя «Скамарохі» — рэпертуар ансамбля папаўняўся прыемнымі нечаканасцямі для кіяўляна.

— Работы танцуюць зладжана, цудоўна! — захапляўся мой сусед, студэнт аддзялення журналістыкі рабфака КДУ Васіль Каленічэнка.

Самыя высокія словы павалы, падымаючы атрымане задавальненне выказалі дзюматы з рамангерманскага аддзялення.

Кіраўніку ансамбля «Крыжачок» Мікалаю Вікенцьевічу Лапшы былі уручаны кветкі.

— Хай дружба паміж двума універсітэтамі з кожным годам маейшая і маейшая, — выказала пажаданне ўсёй дэлегацыі БДУ дацэнт Соф'я Аляксееўна Лысенка.

С. ШЫДЛОУСКАЯ.
Фота аўтара.

ЛІСТОК ДАІ

ЭКЗАМЕН ТРЫМАЕ АЎТАМОТАТРАНСПАРТ

З мэтай палепшэння тэхнічнага стану аўтамотатранспарту, умацавання дысцыпліны саставу вадзіцеляў у горадзе Мінску праводзіцца гадавы тэхнічны агляд.

ДАІ правярае тэхнічны стан, камплекснасць аўтамотатранспарту, наяўнасць процігонных змаістраванняў, а таксама стан рулявога кіравання, тармазоў, пакрышак, прыбораў асвятлення.

Акрамя таго, кожны вадзіцель павінен прадставіць даведку аб праходжанні медыцынскай камісіі, даведку

або плаце за гадавы тэхнагляд, за збор з уладальніка аўтамабіля і матацыкла. Вадзіцелі, якія не маюць трохгадовага стажу практычнага ваджэння аўтамабіля, акрамя таго, павінны нанесці на задняе шкло кузава аўтамабіля (верхні левы вугал) знак «абмежавання скорасці» (80 км у гадзіну).

Гэтае патрабаванне датычыць тых вадзіцеляў, якія раней кіравалі матацыкламі, а цяпер набылі аўтамабілі.

Агляд праводзіцца з 8.00 раніцы да 20.00 кожны дзень, акрамя нядзелі.

Тэрміны чарговай праходжання даваго агляду наступныя:

1. М-21, М-20, ГАЗ-24 — з 10 сакавіка па 31 сакавіка.
2. «Масквічы» розных мадыфікацый — з 1 красавіка па 8 мая.
3. «Зінарожац», ГАЗ-69, УАЗ-469, ГАЗ-67 і іншыя маркі — з 2 па 14 чэрвеня.
4. Матацыклы з калёскамі — з 11 па 20 ліпеня 1975 года.
5. Усе іншыя матацыклы — з 11 па 20 ліпеня 1975 года.

Акрамя ДАІ, агляд аўтамабіляў могуць праводзіць

гарадскія станцыі тэхнічнага абслугоўвання, якія пасля заканчэння агляду выдаюць даведкі. На падставе гэтых даведак ДАІ робіць адзнаку аб праходжанні даваго тэхнагляду без прад'яўлення аўтамабіля. Тэрмін годнасці даведак — адзін месяц.

Да вадзіцеляў, якія не прадставілі своечасова транспартныя сродкі да тэхнічнага агляду, могуць прымацца меры адміністрацыйнага уздзеяння — штраф. Рыхтуючы аўтамабіль да новага сезона, уладальнікі індывідуальнага транспарту не павінны забываць і пра сваю падрыхтоўку да складаных дарожных умоў, да сьвядомага захавання правіл дарожнай дысцыпліны.

М. АЛІСІЕНАК,
старшы інструктар ДАІ
УУС Мінгарвыканкома.

ГУМАРЫСТЫЧНЫ ПЕРАПЫНАК

А Д Н О Й Ч Ы...

Вядомы матэматык Гільберт, будучы гімназістам, не вельмі турбаваў сябе вывучэннем матэматыкі. Аднойчы настаўнік, засмучаны такімі адносінамі здольнага юнака, сказаў Гільберту, што той мог бы удзяляць больш часу і энэргіі любімайму прадмету.

«А навошта? — здзіўніўся гімназіст. — Я ўсё роўна стану вялікім матэматыкам».

Амерыканскі вынаходнік Эліху Томсан, адзін з заснавальнікаў фірмы «Джэнерал электрык», сабраў адну з самых здзіўляючых калекцый у

свеце. Ён цікавіўся, як людзі ухітраюцца сказіць яго імя. Здаецца, чаго прасцей: Эліху Томсан.

Аднак у калекцыі вынаходніка былі: Уліху Томсан, Эліуш Томпсан, Ілайно Томсан, Віту Томсан, Эдэр Томсан. Але самым каштоўным экспанатам Томсан лічыў канверт, на яким яго імя і прозвішча былі напісаны абсалютна правільна. Тым не менш кіраўнікі аддзела не пазналі імя свайго шэффа і спрэсілі канверт рэзалюцыяй: «тані не лічыцца», «не працуе».

«Яны у турбінным аддзеле» і г. д.